

АФИША

ПРОГРАММА

30.09.2023 г.

ІНФАРМАЦЫЙНЫ ДЗЁННІК

праздника музыки и поэзии

«О, Навагрудскі край, мой родны дом»,

посвященный 225-летию со дня рождения Адама Мицкевича

Храмы города

9.00-11.50 – праздничные богослужения в храмах города;

11.50-12.00 – праздничный перезвон колоколов в храмах Новогрудка.

Площадь Ленина, главная сцена

15.00-15.20 – театрализованный пролог «Земля Новогрудская, край мой родной»;

15.20-16.00 – торжественная церемония открытия праздника «Адам Мицкевич. Талант, неподвластный времени»;

16.00-17.00 – литературно-музыкальный экспресс Светлогорск – Большеболдино – Новогрудок «Два гения одной эпохи»;

17.00-18.00 – концерт театра цыганской песни «Жемчуга»;

18.00-19.00 – концерт Ольги Любавиной и Дмитрия Стрежа;

19.00-20.00 – концерт эстрадной студии «Лида-Мюзикл»;

20.00-20.30 – концерт Новогрудской детской школы искусств «В каждой строчке вдохновенье...»;

20.30-21.00 – эстрадно-танцевальная программа В. Рогалевица «Когда творим – мир чувствами наполнен»;

21.00-22.00 – концерт группы «ПРОВОКАЦИЯ» «Тайны, творчество, любовь»;

22.00-24.00 – ритм-лаборатория «Танцуй с нами».

Площадь Ленина

15.00-24.00 – гастрономическая ярмарка «Рифмуя вкусы».

Аллея фонарей

15.00-18.00 – арт-площадка «Провинциальные зарисовки», выставка-продажа, мастер-классы мастеров-ремесленников «Традиции и новаторство», уличный театр.

Сквер Адама Мицкевича

15.00-18.00 – пленэр учащихся художественного отделения ГУО «Новогрудская детская школа искусств» «Места творчества, места красоты»;

16.30-17.00 – торжественная церемония открытия арт-объекта «Я счастье теперь уж в той книге ишу...».



Стоянка Дома быта, ул. Советская

15.00-18.00 – остров игры или фестиваль детских радостей «#ДетиПриДеле».

Памятник Адаму Мицкевичу – Курган Адама Мицкевича

15.00-18.00 – интерактивные фотолокации «Живая история»;

15.00-18.00 – создание баннера, посвящённого творчеству А. Мицкевича «Мы все немного творцы».

Дом-музей Адама Мицкевича

15.00-19.00 – литературно-музейный проект «Литературный Олимп Новогрудчины»: читаем Мицкевича вместе, литературно-музыкальный салон XIX века с мастер-классами по бальным танцам, светскому этикету, выставкой-продажей картин художников с участием любительского объединения «Элит-данс» Новоельнянского дома культуры и танцевального любительского коллектива «Минская зорка»;

15.00-19.00 – работа площадок национальных диаспор. Выступление коллективов национальных диаспор: ансамбля еврейской музыки «Шалом», ансамбля польской песни «Крэсовяцы».

Улица Ленина

15.00-18.00 – работа «Города мастеров» с выставкой-ярмаркой и мастер-классами ремесленников и мастеров народного творчества «Малая родина – сокровищница традиций».

Территория Новогрудской районной библиотеки

14.00-18.00 – «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»:

- литературно-исторический подиум,
- фотолокация «Вместе с поэтом»,
- поэтические путешествия «Адаму Мицкевичу посвящается».

16.00-18.00 – Сказочные увертюры библиотечного литтеатра «Теремок».

Оргкомитет.

28 верасня

з 10.00 да 13.00 у праўленнем па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Навагрудскага райвыканкама будзе праводзіцца электронны кірмаш вакансій на адзінай інфармацыйнай пляцоўцы www.e-vacancy.by з мэтай садзейнічання ў працаўладкаванні грамадзян, якія шукаюць працу.

30 верасня

з 9.00 да 12.00 пройдзе «прамая тэлефонная лінія» з намеснікам старшыні Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта **Святланай Мікалаеўнай КАРАЛЬКО** па тэлефоне 3-93-03.

з 9.00 да 12.00 правядуць «прамыя тэлефонныя лініі» старшыні сельвыканкамаў Навагрудскага раёна:

1. Валеўскі сельскі савет – Дзмітрый Вячаслававіч Піваварчык па тэл. +37529 255-56-70;
2. Уселюбскі сельскі савет – Іван Уладзіслававіч Чарнелі па тэл. +37529 255-57-62;
3. Вераб'евіцкі сельскі савет – Анатолій Пятровіч Нагулевіч па тэл. +37529 255-59-43;
4. Брольніцкі сельскі савет – Святлана Аркадзьеўна Макар па тэл. +37529 255-56-19;
5. Кашалеўскі сельскі савет – Анатолій Канстанцінавіч Нагулевіч па тэл. +37533 329-45-78;
6. Ладзеніцкі сельскі савет – Пётр Мікалаевіч Калядзюк па тэл. +37529 255-58-56;
7. Любчанскі сельскі савет – Сяргей Сяргеевіч Кавецкі па тэл. +37529 255-58-79;
8. Нягневіцкі сельскі савет – Аляксандр Генадзьевіч Макрушыч па тэл. +37529 255-59-26;
9. Пятрэвіцкі сельскі савет – Сяргей Сяргеевіч Гірыновіч па тэл. +37529 255-59-64;
10. Шчорсайскі сельскі савет – Алег Міхайлавіч Марушка па тэл. +37529 255-59-80.

з 9.00 да 12.00 пройдзе «прамая лінія» з намеснікам начальніка Навагрудскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях **Сяргеям Аляксандравічам МАЛУХАМ** па тэлефоне 3-32-07.

Марафон па скандынаўскай хадзьбе

У Беларусі **28 верасня** адбудзецца II Рэспубліканскі марафон па скандынаўскай хадзьбе «Крок да даўгалецця» для грамадзян старэйшага ўзросту, прымеркаваны да Дня пажылых людзей. Ён збярэ на сцэжы здароўя грамадзян сярэбранага ўзросту, якія любяць актыўна адпачываць. Летась у марафоне прынялі ўдзел каля дзвюх тысяч чалавек па ўсёй краіне.

Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Навагрудскага раёна запрашае на сцэжку здароўя прадстаўнікоў «сярэбранага» ўзросту, якія вітаюць актыўны адпачынак і даказваюць, што аснова даўгалецця – фізкультура і спорт. Урачысты старт марафону адбудзецца 28 верасня ў 11.00 на тэрыторыі фізкультурна-аздараўленага комплексу «Лідар» (вул. Драздовіча, 9А).

АХОВА ПРАЦЫ

Дыспансерызацыя – гэта важна!

На мінулым тыдні Навагрудскі раён наведла рэйдавая група тэхнічных інспектараў працы тэхнічнай інспекцыі працы ФПБ. У ходзе рабочага візіту члены рэйдавай групы правярылі прадпрыемствы і арганізацыі Навагрудчыны на адпаведнасць патрабаванням па ахове працы. Галоўны тэхнічны інспектар працы Гродзенскай абласной арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму Людміла **МАРТЫНАВА** правяла маніторынг і ў рэдакцыі газеты «Новае жыццё». Мы не выпусцілі магчымасці спытаць у спецыяліста аб актуальнай тэме – дыспансерызацыі.



– Людміла Генадзьеўна, апошнім часам тэма дыспансерызацыі актыўна абмяркоўваецца грамадскасцю. Многія жыхары нашага горада мяркуюць, што дадзеная працэдура замяніць добра знаёмы ўсім медалюд. Раскажыце, ці так гэта?

– Дыспансерызацыя не замяняе абавязковы медыцынскі агляд і існуе асобна ад яе. Абавязковы медыцынскі агляд праводзіцца з працуючымі, занятымі на работах са шкоднымі і (або) небяспечнымі умовамі працы і (або) на работах, дзе ў адпаведнасці з заканадаўствам ёсць неабходнасць у прафесійным адборы.

– Ці абавязкова праходзіць дыспансерызацыю? І з якой перыядычнасцю гэта трэба рабіць?

– Дыспансерызацыю будуць праходзіць усе – пачынаючы ад немаўлят і заканчваючы пенсіянерамі. Напрыклад,

дарослае насельніцтва будзе праходзіць дыспансерызацыю з наступнай перыядычнасцю: асобы ва ўзросце ад 18 да 40 гадоў – адзін раз у тры гады, асобы, якія дасягнулі ўзросту 40 гадоў – адзін раз у год, асобы, якім застаецца пяць гадоў да дасягнення агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, а таксама тыя, хто дасягнуў агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту – адзін раз у год.

– На медалюд накіроўвае наймальнік, а як трапіць на дыспансерызацыю?

– Існуе некалькі варыянтаў, як патрапіць на дыспансерызацыю. Адзін з іх – запісацца самастойна (напрыклад, праз рэгістратуру паліклінікі, анлайн-запіс на сайце і г.д.). Прапанова прайсці дыспансерызацыю можа наступіць і ад медыцынскага работніка падчас наведвання пацыентам амбулаторна-паліклінічнай арганізацыі. Калі ж на праходжан-

не дыспансерызацыі свайго работніка накіроўвае наймальнік, дадзеная працэдура будзе ажыццяўляцца па папярэднім запісе.

– Калі наймальнік накіроўвае, значыць работнік мае права на вызваленне ад працы з захаваннем за ім месца працы і сярэдняга заробку як пры праходжанні медалюда?

– Дыспансерызацыя праводзіцца толькі ў працоўныя дні, а значыць работнікам неабходна адпрошвацца з працы. Таму з 1 студзеня 2024 года Працоўны кодэкс будзе дапоўнены артыкулам 103-1 «Гарантыі для работнікаў пры праходжанні дыспансерызацыі». Для праходжання дыспансерызацыі работнікі будуць мець права на вызваленне ад працы з захаваннем за імі месца працы і сярэдняга заробку.

– З чаго пачынаецца дыспансерызацыя і колькі часу зойме дадзеная працэдура?

– Пачынаецца дыспансерызацыя з запавядання анкеты. У ёй утрымліваюцца пытанні, якія дапамогуць медыку выявіць фактары рызыкі развіцця захворвання. Аналізуючы адказы ў анкетце, медыцынскі работнік прызначыць і правядзе лабараторныя даследаванні. Акрамя таго, у гэтым жа кабінете вымераюць унутрыбочны ціск (асобам старэйшым за 40 гадоў), артырыяльны ціск, вагу, рост,

праліцаць індэкс масы цела, агледзяць поласць рота, зробіць ЭКГ. Затым пацыенту прапануюць зручны час для запісу на прыём да ўрача агульнай практыкі, каб той падабраў лячэнне па тым ці іншым захворванні альбо накіраваў на дадатковыя дыягнастычныя даследаванні. Усё гэта па тэрмінах зойме для асоб ад 18 гадоў і тых, каму да дасягнення агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту застаецца больш чым 5 гадоў – адзін працоўны дзень. Асобам, якім да дасягнення агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту засталася 5 або менш гадоў, а таксама асобам, якія дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, дыспансерызацыя будзе праведзена на працягу двух дзён.

– І апошняе пытанне. Хто забяспечвае арганізацыю і кантроль за правядзеннем дыспансерызацыі?

– Згодна з пунктам 7 «Інструкцыі аб парадку правядзення дыспансерызацыі дарослага і дзіцячага насельніцтва Рэспублікі Беларусь», зацверджанай пастановай Міністэрства аховы здароўя ад 30.08.2023 № 125, якая ўступае ў сілу з 1 студзеня 2024 года, арганізацыю і кантроль за правядзеннем дыспансерызацыі забяспечваюць кіраўнікі амбулаторна-паліклінічных арганізацый і іншых арганізацый аховы здароўя.

К. ВАЛЬШОНАК, «НЖ».